

МІХАСЬ МУШЫНСКІ

ТАЛЕНТ ВУЧОНАГА, ТАЛЕНТ ПЕДАГОГА

На пачатку 20-х гадоў маладая Беларуская савецкая рэспубліка рабіла першыя крокі па шляху рэвалюцыйнай перабудовы жыцця на сацыялістычных асновах. Распачыналася вялікая праца ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі і грамадскага жыцця, у галіне культуры, асветы. Надзвычай востра ў той час стаяла пытанне аб кадрах. Урад Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, кіруючыся прынцыпамі ленінскай нацыянальнай палітыкі, жыватворнымі ідэямі інтэрнацыяналізму, звярнуўся да вучоных краіны з заклікам прыехаць у Беларусь на сталую працу, каб сваім вопытам, ведамі памагчы беларускаму народу ў гаспадарчым і культурным будаўніцтве. На гэты заклік адгукнулася вялікая група вучоных. Сярод іх быў і прафесар Іван Іванавіч Замоцін. Сёлета ў лістападзе споўнілася сто год з дня яго нараджэння.

Нарадзіўся І. І. Замоцін у в. Крыбуліна Бежацкага павета Цвярской губерні ў сялянскай сям'і. Ва ўзросце 24 гадоў скончыў Пецярбургскі гісторыка-філалагічны інстытут, потым працаваў у гімназіях Варшавы і Пецярбурга. У 1904 годзе І. Замоцін — прыват-дацэнт Варшаўскага, а пасля — Пецярбургскага юніверсітэта, потым ён працуе прафесарам Варшаўскага (1908—1916), Данскога (1917—1922) юніверсітэтаў. У 1922 годзе Замоцін прыязджает, кажучы яго ўласнымі словамі, «у адноўленую Беларусь для дружацкага супрацоўніцтва». Ен працуе ў Дзяржаўным юніверсітэце, у Інбелкульте (з 1925 г.), у Мінскім педагогічным інстытуце (з 1931 г.). У 1928 годзе Замоціну было нададзена званне акадэміка АН БССР, а ў 1929 — званне члена-карэспандэнта АН СССР. У беларускае літаратуразнаўства І. І. Замоцін прыйшоў, маючы багаты вопыт навукова-педагагічнай працы. Да прыезду ў Мінск ён быў ужо вядомы ў навуковых колах як аўтарытэтны гісторык рускай літаратуры, аўтар буйных літаратуразнаўчых прац.

Навуковыя інтарэсы І. Замоціна вызначаюцца шырынёй і разнастайнасцю. Ен вывучае помнікі старажытнай рускай літаратуры і вусную народную творчасць, даследуе станаўленне рамантызму ў рускай літаратуры XIX стагоддзя, цікавіцца натуральной школай і творчым метадам

М. В. Гогаля. Аб'ектам усебаковага вывучэння І. Замоціна былі творчасць Л. М. Талстога і яго эпістальярная спадчына, Ф. М. Дастаеўскі ў ацэнках рускай крытыкі, творчасць М. Ю. Лермантава і А. П. Чэхава, М. А. Някрасаў як мастак слова і А. М. Астроўскі-драматург. Кожная з пералічаных тут тэм раскрыта або ў вялікай манаграфіі, альбо ў асобным артыкуле. Шырокай папулярнасцю карысталіся таксама выдадзены І. Замоціным канспект лекцый «Руская народная славеснасць» і манаграфія «Семінарый па гісторыі новай рускай літаратуры».

У гэтых працах І. Замоцін выступіў як прадстаўнік культурна-гістарычнай школы, прыхільнік культурна-гістарычнага метаду. Ен — і адзін з аўтараў вядомай «Гісторыі рускай літаратуры XIX ст.» пад рэдакцыяй Д. М. Аўсяніка-Кулікоўскага. Там ім напісаны раздзэлы «Літаратурныя плыні і літаратурная крытыка 30-х гг.», «Нарыс гісторыі журналістыкі за першую палову 19 ст.», «Тэндэнцыйная белетрыстыка 60—70 гг.» і інш.

У аснове культурна-гістарычнай школы ляжала ідэя, паводле якой наукаўцы толькі тыя веды, якія здабыты даследчым шляхам з дапамогай дакладных метадаў вывучэння фактаў у іх узаемасувязі. Прадстаўнікі культурна-гістарычнай школы ў парадунні з папярэднікамі зрабілі вялікі крок наперад, бо ўпершыню ў літаратуразнаўстве пачалі разглядаць абумоўленасць літаратурнага працэсу сацыяльнымі прычынамі. Яны многае зрабілі для вывучэння літаратуры, бо бачылі ў ёй адну з галоўных крыніц вывучэння грамадской психалогіі, гісторыі культуры, асветы і г. д. Тому яны і звярталі ўвагу не толькі на ўласна мастацкія творы, але і на ўсю сукупнасць літаратурна-мастацкай творчасці пісьменніка, а таксама на вусную народную творчасць. Да літаратуры прадстаўнікі гэтай школы, кажучы словамі Г. В. Пляханава, падыходзілі як да «продукта грамадскага ладу». У гэтым іх вялікая заслуга. Але ў канкрэтных спробах паказаць, як сацыяльныя фактары ўплываюць на літаратуру, прыхільнікі гэтай школы часта аказваліся непаслядоўнымі.

Навуковая марксісцка-ленінская метадалогія патрабуе ад даследчыка разглядаць жыццёвія з'явы ў іх дыялектычнай узаемасувязі, патрабуе прызнання сацыяльна-гістарычнай абумоўленасці творчасці пісьменніка. Прадстаўнікі ж культурна-гістарычнай школы ўзаемадзеянне грамадскіх з'яў і мастацтва, сувязь пісьменніка з жыццём разглядалі спрошчана. Апрача таго, яны не праяўлялі належнай цікавасці да эстэтычнай прыроды мастацтва.

У паслякастрыйніцкі час, узяўшы ад культурна-гістарычнага метаду ўсё найбольш каштоўнае і перспектывнае, І. Замоцін паступова авалодваў сацыялагічным метадам.

Пачынаючы з 1923 года, друкуюцца артыкулы І. Замоціна, прысвячаныя гісторыі беларускай літаратуры, тэорыі літаратуры, а таксама і методычныя выкладанні літаратуры ў школе. Сярод навуковых прац І. Замоціна пра беларускую літаратуру трэба назваць артыкул «Пуціны беларускай літаратуры», а таксама артыкулы пра драматычныя творы Я. Купалы і Ц. Гартнага, манаграфічны нарыс пра жыццёві і творчы шлях М. Багдановіча, артыкулы «Паэма Я. Коласа «Сымон-музыка» як аўтакарктарыстыка», «Літаратурная спадчына М. Багдановіча», «Чарговыя задачы вывучэння гісторыі беларускай літаратуры» і інш.

Многа пісаў І. Замоцін, асабліва ў 30-я гады, пра творчасць А. С. Пушкіна, І. С. Тургенева, Л. М. Талстога, М. А. Някрасава, Ф. М. Дастаеўскага, Д. І. Фанвізіна, А. М. Горкага, Д. Беднага, А. С. Серафімовіча і інш.

У артыкулах І. Замоціна, тэматычна звернутых да гісторыі літаратуры, ніяма, аднак, чыстай гісторыі. Даследчык нязменна рабіў смелыя выхады ў тэорыю і навуковую метадалогію, уznімаўся да шырокіх абавульненняў.

Тэарэтычны аспект у артыкулах І. Замоціна, як і яго даследаванні асобных праблем гісторыі літаратуры, вызначаюцца грунтоўнасцю і глыбінёй.

І.Замоцін не прызнаваў скараспелых метадалагічных і тэарэтычных канцэпцый. Вучоны добра ўсведамляў тыя цяжкасці, што ўзнікалі перад даследчыкамі літаратуры новага часу. Вось чаму ён паставіў сабе за мэту творча выкарыстаць традыцыі рускага літаратуразнаўства, а таксама беларускай навуковай думкі дакастрычніцкай пары. Высока ацэніваў вучоны спадчыну Багдановіча-крытыка: «Яго крытычныя артыкулы аб беларускай, украінскай і частковая аб расійскай літаратуры цікавы не толькі зместам, як думкі чулага крытыка аб творах сваёй роднай літаратуры і блізкіх ёй літаратур, але таксама і формаю; яго крытычныя нарысы тэарэтычна аргументаваныя, схематычна вытрыманыя і напісаныя яскрава і месцамі прыгожа. Пры паразальнай невялікім развіцці беларускай літаратурнай крытыкі могуць лічыцца свайго роду выдатнымі ўзорамі гэтага літаратурнага жанру і бяспрэчна заслугоўваюць увагі даследчыка беларускай журналістыкі і крытыкі».

Трэба сказаць, што стаўленне І. Замоціна да здабыткаў мінулага ў галіне навуковай метадалогіі не заўсёды было ў належнай меры крытычнае. У яго канцэпцыі многае ішло ад нятворчага пераймання культурна-гісторычнага метаду. Аднак пэўныя выдаткі не павінны закрэсліваць тое каштоўнае, што ўнёс вучоны ў беларускую літаратуразнаўства, спрабуючы стварыць самастойны кірунак даследавання. Заслугоўвае ўхвалы само імкненне І. Замоціна паставіць вывучэнне мастацкай літаратуры на строга навуковую аснову.

Гаворачы пра тагачасныя спосабы вывучэння творчасці асобных пісьменнікаў, І. Замоцін крытыкаваў такі падыход, калі «не даецца ні таго, ні іншага», г. зн. ні сацыялагічнага, ні фармальна-мастацкага аналізу, а «правануеца чытачу які-небудзь саматужны выраб саматужнай крытыкі, які лёгка падыходзіць пад агульны тып літаратурных практикаванняў...»

«Правядзенне ў грамадзянскую свядомасць новай сацыяльнай ідэалогіі», выяўленне ідэалаў «новай сацыяльнасці» разглядалася І. Замоціным як найважнай задача мастака. Ён імкнуўся адказаць на пытанне, як пісьменніку ўдалося праз сістэму мастацкіх вобразаў выявіць ідэалы новай сацыяльнасці. Аб сваёй прыхільнасці да сацыялагічнага метаду І. Замоцін заявіў яшчэ ў пачатку 20-х гадоў. «Найбольш паважнае месца сярод асноўных кірункаў у сучаснай літаратурнай крытыцы і літаратурнай гісторыяграфіі,— пісаў ён,— займае сацыялагічнае вывучэнне літаратуры ў марксісцкім яе разуменні...»

Сацыялагічны метад, якім карыстаўся І. Замоцін, не меў нічога агульнага з вульгарызатарскімі наскокамі тэарэтыкаў РАППа на літаратуру.

Паспрабуем уяўіць, хоць бы ў самым агульным выглядзе, гісторыка-літаратурную і адначасова метадалагічную схему, якую даследчык сформуляваў яшчэ ў 1917 годзе («Семінары па гісторыі новай рускай літаратуры»), а ў дастасаванні да канкрэтных пісьменнікаў — у даследаваннях «Пуціны беларускай літаратуры» (1924), «Вечна юнае ў паэзіі Пушкіна» (1925), «Някрасаў-мастак» (1928). Неабходна падкрэсліць, што гэтая схема была арыгінальнай, самастойнай рабочай гіпотэзай, якая потым перарасла ў навуковую канцэпцыю.

І. Замоцін намеціў чатыры формы сінтэзу, з якімі трэба падыходзіць да вывучэння творчасці пісьменніка. Першы — гэта так званы «генетычны сінтэз», альбо вывучэнне крыніц і жыццёвых матэрыялаў, з якіх вырастает творчасць. Другі — «фармальна-мастацкі сінтэз», г. зн. аналіз мастацкай формы, вывучэнне «тэхнікі, у якую ўкладваецца назірэнае мастерком жыццё», аналіз стылю, жанравай формы, мовы. Трэці сінтэз — «сацыялагічны» — мае на ўвазе вывучэнне таго, як пісьменнік ад жыццёвых на-

зіранняў ідзе да адлюстравання жыцця ў тыповых яго праявах, як ён выяўляе сацыяльную сутнасць эпохі. І, нарэшце, чацвёрты — «ідэалагічны сінтэз». Паводле сучаснай тэрміналогіі, пад гэтым паняццем разумелася ідэйная накіраванасць твора, яго ідэалагічная сугучнасць патрабаванням эпохі.

Гэтая схема была замацавана канкрэтным разглядам такога выдатнага твора, як паэма Я. Коласа «Новая зямля».

У чым жа І. Замоцін бачыў значэнне «Новай зямлі» як мастацкага твора, які пракладваў новыя «пуціны беларускай літаратуры»? Перш за ўсё, у шырокім ахопе жыццёвага матэрыялу, у багацтве і разнастайнасці канкрэтных назіранняў, у паўнаце і шматграннасці паказу жыцця і побыту чалавека. Даследчыкам слушна зазначана, што «ўзяты сам па сабе, у сваёй схеме, сюжэт паэмы незвычайна прости і нават наіўны з пункту гледжання «изысканай» паэтыкі папярэдніх школ». Але, як падкрэслівае далей І. Замоцін, справа, вядома, не ў сюжэце, а ў тым, які канкрэтны жыццёвы матэрыял гэтым сюжэтам аб'яднаны ў мастацкую цэласнасць. Вось тут І. Замоціну, на наш погляд, удалося аднаму з першых у беларускай крытыцы дакладна вызначыць галоўную вартасць «Новай зямлі» — менавіта глыбокую народнасць паэмы як мастацкага твора. Якуб Колас «у сціслых тапаграфічных асадках свае паэмы змясціў усю вякамі цяжкай гісторыі зложаную душу беларуса з яго жыццёвой мудрасцю працы, працоўнай мараллю і працоўным уяўленнем аб людскім шчасці і людской праўдзе».

Выказаная ў артыкуле думка аб «души народу» як адным з галоўных аб'ектаў мастацкага адлюстравання не разгорнута дужа шырока, але ў шэрагу іншых месцаў яна канкрэтызуецца. Так, асабліва пераканаўча гаворыць І. Замоцін пра паўнату і ўсебаковасць у паказе жыцця, побыту і працы герояў паэмы, асабліва галоўнага героя Міхала. «Перад намі праходзіць усё нескладанае жыццё беларуса ад часу яго маладосці да заўчастнай смерці, жыццё з шэрымі буднямі і рэдкімі прасветлінамі сямейных свят, жыццё ў паўсядзённых зносінах з суроўай прыродай і ў паўсядзённых бясплённых імкненнях выйсці з пад'ярэмнага стану сацыяльнай абяздоленасці на прастор вольнай і творчай працы».

Даследчык надае немалое значэнне пейзажу ў паэме. «Тут змясціўся ўесь характэрны беларускі рэльеф і пейзаж — ад берагавога ракітніку да лясной глушки, ад травой заросшай крынічкі да «срэбраводнага Нёмана», ад болота, парослага старымі бярэзінамі, да широкіх зялёных лугоў, залітых праменнямі сонца. На гэтым геаграфічным кавалачку Беларусі сабраў аўтар амаль ці не ўсе характэрныя для яго радзімы пароды дрэваў, ад лазы і крушыны да тых старых дубоў, што стаяць над вадою «даўнейшых спраў вартаўнікамі»; ён сабраў усе адценні беларускага неба, усе змены пагоды ад «ветрыка» да «вятругі», змясціў тут усе поры года, увесь гаспадарскі абыходак беларуса, яго будзённыя клопат і справы, і святочныя звычайі веслясці, уключаючы сюды і сапраўдныя народныя песні».

І. Замоцін лічыў вартасцю твора тое, што напісаны ён на «аўтабіяграфічнай канве», што гэта «канва» напоўнена глыбокім сацыяльна-бытавым зместам.

Разглядаючы мастацкую форму, у якой увасабляліся багатыя, разнастайнія рэальная-бытавыя назіранні паэта, І. Замоцін звяртае ўвагу перш за ўсё на жанравую адметнасць «Новай зямлі». «Выбіраючы тэму з народнага быту, ён рызыкаваў уласці ўтон сэнтыментальнага народніцтва або нават у меладраматызм і хадульнасць...» Якубу Коласу, на думку І. Замоціна, удалося ўсцерагчыся ад гэтай небяспекі. Удалося таму, што ён не пагнаўся за зневажне «эфектнымі эпізодамі», не стаў штучна драматызаваць сітуацыі, а ўесь час заставаўся на глебе рэалістычна-канкрэтнага, праўдзівага адлюстравання жыцця ва ўсёй яго супярэчлівасці. «У паэме, можна

сказаць, адчуваеца месцамі амаль што эпічны спакой Калевалы, дзе ўзнаўляеца да маленечкіх падрабязнасцей стары народны лад, а часам на- ват і непасрэднасць успрымання жыцця і прыроды, дасягнутая, напрыклад, «Песняю аб Гаяваце» Лангфела». І. Замоцін справядліва лічыць, што жанравая форма, у якую вылілася аўтарская задума «Новай зямлі», — форма новая, арыгінальная, перспектывная, яна паспяхова пракладае дарогу другім мастакам слова, якія працуюць на ніве беларускай літаратуры».

Зразумела, што наватарская задума вымагала і адпаведных вобразных, моўна-выяўленчых, стылёвых сродкаў. «Для такога жанру, — лічыць І. Замоцін, — няўхільна трэба было звязнуцца да жывых матэрыялаў народнай гутаркі і сінтэзаваць іх у мастацкім стылі паэмы». Інакш кажучы, даследчык спрабуе тут устанавіць узаемасувязь паміж жанрам і стылем «Новай зямлі». Ен лічыць, што гэтая сувязь у паэме надзвычай арганічная і глыбокая і што ў творчым выкарыстанні стылёва-выяўленчых сродкаў вусна-паэтычнай творчасці Я. Колас дасягнуў вялікага поспеху. Арыентацыя на мову народную была асабліва плённая. «Цесная сувязь з жывым арганізмам народнай гутаркі» засцерагала мову літаратурную ад того, каб «не ўпасці ў крайнасць залішне штучных і мала жыццёвых наватвораў».

І. Замоцін падкрэслівае, што Я. Колас «не толькі ведае — ён тонка адчувае беларускую мову ва ўсіх яе стыхіях — у гісторычнай, этнаграфічнай, культурнай, мастацкай». І ўсе гэтыя стыхіі арганічна зліліся ў «Новай зямлі». «Бортнік», «схадзіць у Прусы» — ад гэтых слоў «павявае моваю старажытнага летапісу», а ў слове «пярун» лёгка ўгадваеца стараславянская аснова. Затое «аматар», «паперы», «сесія» — слова, якія прыйшлі з іншых моў. І. Замоцін падкрэслівае, што ў народнай мове Коласа прываблівала «эмачыянальнасць, малюнкавасць». У адных выпадках аўтар паэмы зусім блізкі народна-паэтычнаму стылю. Напрыклад, там, дзе ён гаворыць «аб зялёным лузе, як аб шырокім абрусе», або кажа «аб лёдзе жыцця і яго свежых крыніцах», ці калі парапоўвае смердзь з гадзюкай. У другіх выпадках «яго эпітэты і парапнанні, вобразы і сімвалы грунтуюцца на жывым народным абыходку і жывой рэальна-мастацкай мове». Тут жа І. Замоцін адзначае і «уласную вобразавочасць Коласа», падкрэсліваючы, што аўтар «Новай зямлі» «ніколі не губляе пад сабою глебы жывога народнага слова».

Даследчык адзначае арыгінальнасць мастацкіх вобразаў паэмы. Вясна ў Коласа — «сапраўдная беларуская», а не вясна наогул. «Паэма Коласа знае раннюю вясну... з свежым ворывам, з гракамі і варонамі, што гуляюць па толькі што праведзеных барознах поля, з лесам, што ўсміхаецца насустроч сонцу, з першымі дрэвавымі покаўкамі, з пахучым маладым лісцем, з спевамі драздоў і жаваранкаў, з вясёлым қрыкам жураўлёў, што варочаюцца на радзіму і сустракаюць радасным прывітаннем «родныя балоты, густыя лозы і чароты».

І. Замоцін слушна гаворыць пра глыбокі дэмакратызм Коласавай паэмы. Ен падкрэслівае, што мара герояў аб зямлі — не проста сялянская туга па сваёй уласнасці: не, яна запала ў сэрца беларуса «як промень волі і свабоды», бо з ёю звязаны нястрымны парыў да творчае працы і наогул да новага быту».

Артыкул І. Замоціна пра «Новую зямлю» сведчыць, што выбраны ім шлях аналізу твора быў плённы. Даследчык ішоў ад зместу твора, ад яго ідэйнай і жанравай задумы. І. Замоцін выступаў за тое, каб крытык, даследчык не абмяжоўваўся асобнымі эмпірычнымі, разрозненымі заўвагамі. Ен змагаўся за навуковую, сістэмную ацэнку, г. зн. заклікаў разглядаць твор усебакова, даследаваць яго сувязь з жыццём, ідэйна-мастацкае значэнне, тыповасць выведзеных у ім харектараў. І. Замоцін падыходзіў да пэўнага мастацкага твора з канкрэтнымі пытаннямі і, аналізуючы яго, атрымліваў гэтакія ж канкрэтныя адказы.

I. Замоцін не толькі адным з першых у беларускай крытыцы даў большеменш грунтоўны аналіз паэмы. Ён адначасова паспрабаваў адказаць на пытанне, пры якіх умовах беларуская літаратура здолее найбольш паспяхова развівацца ў будучым. Даследчык арыентаваў яе на народна-нацыянальную аснову, на сацыяльна-бытавую глебу, на праўдзвіве асвятленне і «грамадзянска-псіхалагічнае вытлумачэнне» жыцця. Праўда, у разважаннях Замоціна праявілася і пэўная недаацэнка ўнутраных магчымасцей беларускай літаратуры, нібыта найбольш прыдатнай да «мастацкай рэалізацыі сваіх мясцовых тэм». Ён лічыў, нібыта інтymная лірыка, асвятленне «праблем усечалавечага значэння» былі яшчэ ёй не пад сілу.

Зразумела, што для супрацьпастаўлення «мясцовых» тэм тэмам «усечалавечага значэння» не было ніякіх падстаў. Тым больш, што ўжо былі творы, у якіх паспяхова вырашаліся такія тэмы. Гэта «Казкі жыцця» Я. Коласа, філософская лірыка Я. Купалы, М. Багдановіча, апавяданні М. Гарэцкага. У пазнейшых артыкулах вучоны змяніў свой погляд адносна магчымасцей беларускай паэзіі.

Прынцыпы аналізу мастацкага твора, выкладзеныя I. Замоціным, мелі і непасрэдна практичнае і важнае тэарэтыка-метадалагічнае значэнне. Да-следчык не прымаў аднабаковасці, спрошчанасці вульгарных канцэпцый, заснаваных на абсалютызациі эканамічнага базісу як адзінага і галоўнага моманту, які прадвызначае характар мастацкай творчасці.

У супрацьлегласці поглядам, якія выводзілі ўзровень літаратуры **непасрэдна** з эканомікі, а мастацкую форму — непасрэдна з вытворчых адносін, I. Замоцін прапанаваў тэорию **апасрэдкованага** ўздзеяння сацыяльна-класавых фактараў, тэорию **шматлікасці** фактараў, якія ўплываюць на творчую дзейнасць. Да-следчык, гаворыць I. Замоцін, які спрабуе ўстанавіць узаемасувязь жыцця і «літаратурнай прадукцыі» мастака, павінен улічваць не толькі яго класавае паходжанне, сацыяльную спадчыннасць, як гэта рабілі «эканамісты ад літаратуры», але і абставіны ранняга дзяяцінства, паколькі яны рабілі ўплыву на духоўны свет будучага пісьменніка; гады вучобы і розныя ўплывы ў гэты час; грамадскае асяроддзе і грамадскія сувязі як у гады юнацтва, так і ў гады сталасці; характар разумовых інтарэсаў пісьменніка, яго працы па спецыяльнасці і працы грамадскай; літаратурныя сувязі і літаратурныя ўплывы, кола інтymных перажыванняў.

З улікам гэтых праблем падыходзіў I. Замоцін да мастацкай спадчыны М. Багдановіча. Крытыка-біяграфічны нарыс яго пра М. Багдановіча і сёня не страціў свайго значэння. Да-следчык разглядае біяграфію М. Багдановіча ўсебакова, бачачы ў паэце таленавітую асобу, якая ўбірала і несла ў сваім сэрцы боль і пакуты беларускага народу. Жыццёвы і творчы шлях М. Багдановіча пад пяром I. Замоціна раскрыўся ва ўсёй складанасці і супярэчлівасці, хоць сёня відавочна, што некаторыя эстэтычныя ацэнкі да-следчыка былі спрэчнымі, аднабаковыми.

Метадалогія I. Замоціна супрацьстаяла не толькі вульгарна-сацыялагічным, але і ідэалістичным канцэпцыям мастацтва і творчага працэсу. У процівагу даследчыкам, якія разглядалі працэс творчасці як непазнавальны, які не мае аб'ектыўных заканамернасцей, беларускі даследчык **сцвярджаў**, што, апрача прыроджанай здольнасці, маюць значэнне таксама і ўмовы, у якіх талент расце і фармуецца.

У працах, прысвечаных Я. Коласу, М. Багдановічу, Ц. Гартнаму, I. Замоцін спрабаваў звязаць разнастайныя жыццёвыя, біяграфічныя факты і творчасць пісьменніка.

Праўда, у пазнейшых артыкулах, удакладняючы прынцып аналізу мастицкага твора, I. Замоцін часам збіваўся на схематызм у разуменні твор-

чага працэсу. У прыватнасці, паводле яго «чатырох сінтэзаў» выходзіць, нібы спачатку пісьменнік выбірае тэму, потым насычае яе сацыялогіяй і да-лай надае зместу твора адпаведную ідэалагічную накіраванасць. Такая наслядоўнасць уяўляецца схематызмам, бо яна супярэчыць жывой творчай практицы як цэласнаму працэсу. Падобныя сцверджанні былі выдаткамі, якія, аднак, не закрэслівалі тое каштоўнае, што адкрываў даследчык.

Сярод навуковых прац І. Замоціна немалую цікавасць маюць яго даследаванні пра драматургію. Спадчына А. М. Астроўскага, Д. І. Фанвізіна, М. В. Гогаля давала яму надзвычай багаты і ўдзячны матэрыял для раздумаў і назіранняў. Пераехаўшы ў Мінск, вучоны друкуе нарыс «Беларуская драматургія» і іншыя працы.

Да драматычных твораў І. Замоцін падыходзіў з вялікімі маштабнымі меркамі. «Драма заўсёды займала самае выдатнае месца сярод жанраў літаратурнай творчасці. У наш час яна не толькі захавала сваё значэнне найбольш цяжкага паводле выканання і найбольш дасканалага віду літаратурнай працуцьі, але і становіцца найбольш адказнай з усіх мастацка-слоўных твораў, якія створаны нашай сучаснасцю». І. Замоціну аднаму з першых у беларускай савецкай краітыцы ўдалося сказаць шмат цікавага пра купалаўскія шэдэўры, асабліва пра камедыю «Паўлінка». Ен слушна заўважыў, што традыцыйная сітуацыя (нешчаслівае каханне і шлюб па прымусу) пад пяром Я. Купалы набыла «асаблівы выгляд: калізія кахання канчаецца драматычна. Пры гэтым драматычнасць развязкі больш ускладнілася грамадска-палітычнымі матывамі (арышт Якіма Сарокі)». Высока ацэнена Замоціным і майстэрства Я. Купалы ў абламаўцы харектараў пераважнай большасці дзеяйных асоб і ў адлюстраванні жывога народнага побыту. Так, вельмі глыбокія заўвагі аб tym, што «экспазіцыя быту праводзіцца аўтарам не толькі шляхам непасрэдных зазначэнняў да паасобных момантаў вонкавых сценічных абставін... але галоўным чынам праз саміх дзеючых асоб у іх гутарках, дзеяннях і наогул ва ўсёй дынаміцы п'есы... Не менш удалая і экспазіцыя харектараў».

З ліку дзеяйных асоб, якія абмаліваны найбольш поўна, І. Замоцін называе Паўлінку, яе бацьку і маці, а таксама Пустарэвічаў. «Паўлінка, жывая, дасціпная дзяўчына, якая пад маскай весялосці і жарту глыбока перажывае свае пачуцці да Якіма... Бацькі Крыніцкія і бацькі Пустарэвічы, у якіх сялянская наіўная грубасць своеасабліва сплятаецца з незамыславымі прэтэнзіямі вясковага шляхецтва, таксама паўстаюць перад чытаем як жывыя і міжвольна прыцягваюць да сябе яго ўвагу».

На жаль, І. Замоціну не ўдалося ўтрыманца на ўэроуні прыведзеных вышэй ацэнак, ён усё ж не здолеў да канца зразумець наватарства Купалы-драматурга. Так, яго меркаванне аб tym, што «Паўлінка» «абярнулася, дзея-куючы шматлікім танцам і спевам у другім акце, у якісці вадэвіль, замест таго, каб вырасці ў яскравую бытавую п'есу», — няслушнае. Тут І. Замоцін да купалаўскай п'есы як бы прыкладваў пэўную схему, агульную, загадзя сканструйваную мерку. Тоё, што складае адметнасць, навізну — стыхія народнага жыцця, народнае светаўспрыманне, — даследчыку здавалася ўсяго толькі вадэвілем. І. Замоцін лічыў недахопам п'есы тое, што гледачу, маўляў, невядома, які далейшы лёс герояў. Але ў tym якраз і наватарства Купалы, што ён даў не шаблонны фінал, а ўдала выкарыстаў прыём т. зв. адкрытай кампазіцыі. У такой развязцы было больш жыццёвай праўды, чым калі б станоўчыя героі святкавалі хуткую перамогу.

І ў ацэнках «Раскіданага гнязда» мы таксама бачым выключна глыбокія назіранні над архітэктонікай п'есы, над асаблівасцямі развіцця канфлікту. І. Замоцін слушна гаворыць пра тое, што Я. Купала ў «Раскіданым гняздзе» ўзняў тэму «высокай драматычнай вартасці», «тэму вялікага сацыяль-

нага зместу», а іменна — «гвалтоўнае зруйнаванне сялянскага гнязда з усімі вынікамі аж да жабрацтва».

Цікавыя заўвагі адносна формы п'есы. Правільна, што ў драме «няма яс-крава выяўленай завязкі, кульмінацыйнага ўзрыва дзеяння і яго развязкі». Праўда і тое, што «героі п'есы жывуць не столькі ў дзеянні, колькі ў размо-вах». Але ўсе гэтыя асаблівасці «Раскіданага гнязда» ахарактарызованы I. Замоціным як недахопы. Тут, як і ў выпадку з «Паўлінкай», даследчык не зразумеў наватарства Я. Купалы-драматурга. Аўтар «Раскіданага гнязда» свядома адступаў ад драматургічных канонаў, і таму ў яго п'есе са-прауды няма «завязкі і развязкі» ў агульнапрынятых іх разуменні.

Зрэшты, I. Замоцін пры канкрэтным разглядзе п'есы часамі гатовы быў апраўдаць запаволенасць дзеяння, вытлумачыць яе асаблівасці ідэйнай за-думай. Але даследчык тут абмяжоўваўся асобнымі заўвагамі: «Таму і ўсе амаль размовы дзеючых асоб, з пункту погляду сцэнічнасці, аднабокія, пра-цяглыя і якія суцішаюць рух дзеяння, зусім апраўдаюцца з пункту погля-ду ідэйнага зместу. Усё, што гавораць Сымон, Незнаёмы, Стараць, — нават усё, што гавораць Марыля, Зося і Данілка, — усё ў іншасказальнай форме або ўскрывае старыя сацыяльныя адносіны, або па-прапорчаму прадбачыць блізкі сацыяльны зруш». Не знайшоўшы ў п'есе «выразнай драматургічнай кампазіцыі», I. Замоцін тым не менш адзначаў, што ўсё гэта не адбірае ад п'есы «вялікай цікавасці і вартасці ў чытанні. Гэтая цікавасць падвойная — сацыялагічная і ўласна мастацкая».

Добры след пакінуў I. Замоцін у галіне тэксталогіі, у навуковай падрых-тоўды выданні ў твораў беларускіх пісьменнікаў. Па сутнасці, I. Замоцін разам з М. Платуховічам і Я. Барычэўскім стаяць ля вытокаў беларускай тэксталогіі. Пад кіраўніцтвам Замоціна і пры яго непасрэдным удзеле ў 1927—28 гадах былі падрыхтаваны і выдадзены «Творы» М. Багдановіча ў двух татах, а ў 1934 — Збор твораў П. Труса ў адным томе і «Творы» Цёткі. Выданні гэтыя, асабліва першыя два, зроблены на высокім прафесій-ным узроўні. Як і ў навукова-даследчых працах, тут таксама вельмі яскра-ва выявіліся лепшыя якасці і рысы Замоціна-вучонага, яго энцыклапедызм, эрудыцыя, высокая агульная культура. Увага і павага да фактаў, уменне бачыць іх узаемасувязь і ўнутраны сэнс забяспечвалі яму як даследчыку надзейны поспех.

Выданню спадчыны М. Багдановіча і П. Труса папярэднічала вялікая падрыхтоўчая праца па выяўленні літаратурна-мастацкіх і біяграфічных ма-тэрыялаў, эпістолярнай спадчыны і г. д. Пераглядаліся ўсе газеты і часо-пісы, у якіх супрацоўнічалі або маглі супрацоўнічаць паэты, вывучаціся ар-хівы. Члены камісіі вялі інтэнсіўную перапіску з людзьмі, якія мелі нават ускоснае дачыненне не толькі да саміх паэтаў, але і да іх родных і блізкіх. Пошукавая праца была паставлена на трывалую навуковую аснову. Вось чаму такімі поўнымі аказаліся гэтыя выданні, такім дасканалым тэкст зме-шчаных там твораў, дакладным і багатым даведачны апарат. У каментарыях пазначаныя крыніца асноўнага тэксту, час напісання твора, першая яго публі-кацыя. Абгрунтаваны напраўкі і ўдакладненні, якія ўносяліся ў асноўны тэкст. Дадзена падрабязнае апісанне аўтографаў і аўтарызаваных машина-пісных тэкстаў. Дзякуючы гэтым звесткам сучасны чытач і даследчык твор-часці М. Багдановіча і П. Труса маюць уяўленне пра рукапісную спадчыну паэтаў, бо многія аўтографы ў часе вайны загінулі.

Прыведзеныя ў каментарыях варыянты і розначытанні, тэксты першапа-чатковых рэдакцый пэўных твораў далі магчымасць паглыбіцца ў творчую лабараторию паэтаў, прасачыць эвалюцыю іх творчага развіцця, станаў-лення іх майстэрства.

Навуковыя выданні твораў М. Багдановіча і П. Труса не толькі пад-агульнялі тое, што ўжо было зроблена тагачасным літаратуразнаўствам і

крытыкай, але і спрыялі іх далейшаму росту, бо давалі чытчу і даследчыку больш поўнае, больш цэласнае ўяўленне пра паэтаў, ставілі новыя, яшчэ не вырашаныя пытанні.

Уяўленне пра літаратурную дзеянасць І. Замоціна не будзе поўным, калі не скажаць пра яго даследаванні па методыцы выкладання літаратуры ў школе. Два выпускі метадычных нарысаў, выдадзеныя ім у 1927 і 1928 гадах,— гэта каштоўныя працы па пытаннях методыкі, і больш шырока — усёй гісторыка-літаратурнай навукі. У аснову «Нарысаў», паводле сведчання аўтара, лёг канспект яго лекцый ва ўніверсітэце, а таксама «некаторыя публічныя даклады па методыцы выкладання літаратуры, якія былі прачытаны за апошнія гады (1923—1927)». Па сутнасці, усе артыкулы аўтара, прысвяченыя беларускай літаратуре, былі выкарыстаны тут.

У дзесяці раздзелах сваёй працы, непасрэдна адрасаванай настаўніку, І. Замоцін робіць цікавыя эксперыменты ў гісторыю вывучэння літаратуры ў школе, раскрывае асноўныя метадычныя прыёмы выкладання, у адпаведнасці з тагачаснай праграмай дае разгорнутыя схемы заняткаў. Разглядаецца таксама пытанне аб пазакласным вывучэнні літаратуры і методыцы правядзення пісьмовых работ. У дадатку прыведзена надзвычай багатая бібліографія (амаль трыста прац). Праблему методыкі аўтар разумеў шырока. Ен лічыў, што «выкладчык, які хоча паставіць на навуковую аснову выкладанне предмету літаратуры, павінен карыстацца трыма родамі навуковых даведак: па метадалогії, па тэорыі і па гісторыі літаратуры...»

Тэарэтычныя назіранні і выводы ў «Нарысах» былі зроблены пераважна на беларускім матэрыяле.

Асобныя палажэнні «Нарысаў» І. Замоціна маюць прынцыповае значэнне і не страцілі сваёй актуальнасці і па сённяшні дзень. Спрабуючы ўзгадніць метадычныя парады па выкладанні літаратуры з прынятymі ў тагачаснай школе праграмамі, І. Замоцін звярнуў увагу на адзін вельмі істотны недахоп гэтых праграм. Т. зв. метад тэматычнага выкладання (галоўным чынам у сярэдніх класах) прывёў да таго, што, па сутнасці, «мастацкая літаратура не вывучаецца як предмет, які мае свой асобны змест і асобныя задачы, а бярэцца раўналежна як адпаведны аб'ект увядзкі з іншымі предметамі школьніх праграм». Праўда, І. Замоцін гаворыць, што такі спосаб вывучэння мае «і станоўчы бок». Але ён добра бачыў і яго недахопы, калі «самы падыход да літаратурнага твора зрабілі аднастайным і павярхоўным, звузіўшы пры гэтым сацыялагічны метад да такога шаблону, які вельмі мала растлумачвае літаратурную творчасць і толькі наклейвае на кожны твор, што вывучаецца, усё адзін і той жа ярлык».

Барацьба супроць шаблону ў ацэнках складанай з'явы, якой з'яўляецца літаратура, барацьба супроць схематызацыі, наклейвання ярлыкоў мела вялікае значэнне для развіцця і літаратурнай навукі і методыкі выкладання літаратуры. І. Замоцін не абмежаваўся адной толькі крытычнай ацэнкай, а выказаў шэраг слушных меркаванняў канструктыўнага характару. Ен пропанаваў увесці ў праграму і такія творы, якія б раскрывалі «больш паглыблену і асобу пісьменніка і прыроду мастацкай творчасці». Як бачым, размова тут ішла аб прынцыповых пытаннях — аб выпрацоўцы ў вучняў уяўлення пра літаратуру як пра чалавека-занансства, як пра сацыяльна-грамадскую, эстэтычную з'яву. Паказальна, што сярод тэм, якія памагаюць раскрыць аблічча пісьменніка і прыроду мастацкай творчасці, названы «інтывінная лірыка асабовых перажыванняў і настрояў», пейзажная лірыка, а таксама вершы аб паэце і пазіі. У гэтай сувязі становіцца яшчэ больш зразумелымі глыбокі сэнсы заўваг І. Замоціна адносна вывучэння ў школе такіх тэм, як форма і змест, асаблівасці мастацкай мовы, пытанні жанру, кампазіцыі, метрыкі і строфікі. «Але справа не толькі ў тэмах і не толькі ў іх мэтазгоднай навуковай пастаноўцы. Справа ў тым, каб не зрабіць працу над гэтымі

тэмамі механічным анатаміраваннем маастацкай тэхнікі, а, наадварот, пры гэткай распрацоўцы яшчэ і яшчэ раз зафіксаваць увагу вучня на tym маастацкім цэлым, якое атрымліваецца з гарманічнага злучэння паасобных маастацкіх прыёмаў. Настаўнік увесе час павінен мець на ўвазе гэтае цэлае, увесе час як бы канструяваць яго перад мысленным поглядам вучня, бо толькі гэткім шляхам аналіз маастацкай формы будзе мець уплыў на эстэтычнае развіццё».

Дасціпна высмеяў Замоцін тых метадыстаў, якія да невялічкага лірычнага верша ў 8 радкоў ставілі некалькі дзесяткаў пытанняў, недарэчных, надуманых, непатрэбных. «Калі ісці па слядах падобных прыкладаў, дык з шмат якіх вершаў Я. Коласа, Я. Купалы і іншых беларускіх паэтаў можна зрабіць лекцыю на тэму аб сельскай гаспадарцы Беларусі, аб яе фаўне і флоры, аб клімаце, аб асадках і аб чым хочаш; таксама з працоўных песень Ц. Гартнага лёгка можна перайсці да гутаркі на тэмы аб відах працы і вытворчасці». Усё гэта гаварылася больш за сорак год таму назад. Але і сёння, на жаль, сляды такога падыходу да літаратуры не зніклі з асобных хрэстаматый і падручнікаў.

Вывучэнне ў школе літаратуры як грамадска-эстэтычнай з'явы, разгляд элементаў паэтычнай стылістыкі і метрыкі, падкрэсліваў І. Замоцін, не павінны зводзіцца да «сухога азначэння гэтых элементаў»; настаўнік павінен паказаць, як гэтыя элементы «забяспечваюць прыгажосць твора — яго гарманічнасць, яркасць, малаяўнічасць, эмацыйнальнасць».

І. Замоцін выступіў ініцыятарам практычнай дапамогі школе з боку крэтыкаў, гісторыкаў літаратуры, выкладчыкаў. Ён не толькі даў разгорнутую навукова-метадычную ацэнку тагачасных школьніх хрэстаматый і «Выпісаў з беларускай літаратуры», але намеціў план выдання «невялічкіх зборнікаў маастацка-літаратурных твораў» з уступінм нарысам аб паэтыцы і гісторыі літаратуры, артыкулам біяграфічнага і крэтычнага характару. «Усё гэта можа павялічыць педагогічнае значэнне такіх выданняў у сэнсе выхавання ў вучняў маастацкага густу і разумення літаратуры...»

Сярод тагачасных беларускіх даследчыкаў у І. Замоціна было нямала паслядоўнікаў. У яго як выкладчыка і таленавітага педагога было яшчэ і вялікае мноства будучых паслядоўнікаў — моладзь, студэнты філалагічных факультэтатаў, настаўнікі і тыя, хто самастойна вучыўся па яго кнігах.

На лекцыі І. Замоціна ў педагогічным інстытуце ў т. зв. дзень адчыненых дзвярэй прыходзілі людзі самых розных прафесій — такія вялікія былі аўтарытэт і папулярнасць вучонага. Слухаць І. Замоціна ішлі не толькі студэнты, але і шматлікая моладзь горада.

Да сваёй працы выкладчыка і педагога І. Замоцін ставіўся з той жа высокай патрабавальнасцю, што і да навуковых даследаванняў.

Навуковая спадчына І. Замоціна багатая. Маюцца на ўвазе не толькі друкаваныя працы. З матэрыялаў, дасланых дачкой нябожчыка Таццяной Іванаўнай Замоцінай аднаму з даследчыкаў навуковай творчасці вучонага — Ю. С. Пішыркову, відаць, што ў сямейным архіве Замоціных захоўваецца нямала каштоўнага для беларускіх даследчыкаў. Напрыклад, рукапісны «Курс лекций па старожытнай (XI—XVII ст.) літаратуре і літаратуры XVIII ст.». Не ўсё напісаны І. Замоціным вытрымала праверку часам, але яго лепшыя працы — гэта жывая гісторыя беларускага літаратуразнаўства.